

ЗАЦВЯРДЖАЮ
Намеснік дырэктара
дзяржаўнай установы
адукацыі
“Гімназія г.Дзяржынска”
(подпіс) Л.І.Захарава
“15” ”04” 2025

ПЛАН
арганізацыі гімназічнай суботы
19 красавіка 2025 года
Праектнае напайненне:
“Знайдзі сябе ў жыцці”

Мерапрыемства	Час правядзення	Адказныя	Месца правядзення
Фізкультурна-аздараўленчая дзейнасць			
Гадзіна здароўя і спорту, 10 кл.	9.00 – 10.40	Хацкевіч І.С.	Спартыўная пляцоўка
Турнір па міні футболе, 6 класы	10.00 – 11.30	Басалай У.І.	Вялікая спартыўная зала
Турнір па міне футболе, 9 класы	11.30 – 13.30	Басалай У.І.	Вялікая спартыўная зала
Сяброўская сустрэча па валейболе паміж выпускнікамі гімназіі і навучэнцамі	13.30 – 15.00	Басалай У.І.	Вялікая спартыўная зала
Спартландыя “Да спартыўных вяршынь”, 3 класы	11.00	Кот А.І.	Малая спортыўная зала
Спартыўныя рухомыя гульні	15.00-17.00	Басалай У.І.	Стадыён, спартыўная зала
Інтэлектуальная дзейнасць			
“Краіна замкаў”- выстава, агляд кніг, конкурсная праграма, 3 класы “Завочнае падарожжа па гістарычных мясцінах” – праезд фільмаў да Міжнароднага дня помнікаў і гістарычных мясцін. “Маўклівыя сведкі гісторыі” – прэзентацыя аднаіменнай кнігі з серыі “Я ганаруся!”. “Кім быць?”- кніжная выстава па прафарыентацыі. “Мінулае і сучаснасць нашых	10.00 На працягу дня	Буяноўская Л.С.	Бібліятэка

сяброў” – кніжная выстава да Дня кітайскай мовы (20.04)			
Факультатыўныя заняткі па вучэбных прадметах	Згодна з раскладам	Нам.дырэктара Захарава Л.І.	Згодна з раскладам
Заняткі міжшкольнага педагагічнага класа	Згодна з раскладам	Настаўнікі па прадметах	Згодна з раскладам
Рэпетыцыйнае тэсціраванне	10.00	Нам.дырэктара Мігура Г.Я.	Каб.28, 30
Раённы конкурс даследчых работ	10.00	Нам.дырэктара Мігура Г.Я.	СШ №4 г.Дзяржынск а
Мерапрыемствы ў класных калектывах			
Майстар-клас па вырабу пасхальнай паштоўкі, 3А, 3Б клас	10.00	Барысава А.У. Солаш В.А.	Каб.15П
Майстар-клас “Велікодны куліч”, 3Г	10.00	Ізотава І.А.	Каб. 2
Віктарына “Свет прафесіі”, 3Д клас	10.00	Дубень Я.С.	Каб.10
Прафарыентацыйны квіз “Прафесіі будучага”, 10 класы	11.00	Юхновіч Ю.А.	Каб.22
Музычна-эстэтычная дзейнасць			
Факультатыўныя заняткі музычнай накіраванасці	Згодна з раскладам	Настаўнікі музыкі, рытмікі	Актавая зала, каб.12п
Дзейнасць аб’яднанняў па інтарэсах			
Клуб “X-Stream” запрашае: квіз "Welcome to Belarus", 6 класы	11.00	Кажушка Е.М.	Каб.41
“Мой край” (РЦТiК)	10.00-11.40	Хмель С.А.	Каб.П6
“Чайна клуб”, 3 класы	9.00 – 9.45	Краўчэня А.К.	Каб.1П
“Чайна-клуб”, 5-7 класы	10.00 – 10.45	Краўчэня А.К.	Каб.1П
“Рукатворушка”	9.00-10.00	Смольская С.В.	Майстэрня 2
“Тэатр моды – Шарм”	10.00-12.00	Смольская С.В.	Майстэрня 2
“Drama Class”	10.00 – 10.45	Быкоўскі В.У.	Каб. П4
“Тэатр для ўсіх”	10.00-11.20	Клыгун І.Л.	Каб.7
“Хор”	10.00-11.30 11.45-13.15 13.30-14.15	Партнова С.С.	Каб. 14п
“Школьны вальс”	11.45-13.25	Жывіцкая К.В.	Зала рытмікі
Мерапрыемствы на прафарыентацыі			
Заняткі міжшкольнага педагагічнага класа	Згодна з раскладам	Паўлоўская Н.І.	У адпав. з раскладам
Дзейнасць дзіцячых і моладзевых грамадскіх аб’яднанняў			
Раённы этап спартыўна-патрыятычнай гульні “Зарнічка”	10.00	Рыбак М.А., Вялічка А.Л.	Спартыўная пляцоўка

Дзейнасць СППС			
Кансультацыі для бацькоў (па запыце)	9.00 – 9.50	Педагог-псіхолаг Курыцкая А.Л.	Каб. 37А
Узаемадзеянне з соцыумам			
Наведванне УДА горада, раёна	З 10.00	Класныя кіраўнікі	ГДК, ЦДТiМ і інш.

Намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце *(подпіс)* В.А.Дубоўская

